


Вітаўт МАРТЫНЕНКА

СВОЙ СЯРОД ЧУЖЫХ

Раман Г.Сянкевіча “*QUO VADIS*”:
Кантэксты, гістарычныя і лінгвістычныя асаблівасці
беларускага перакладу ксяндза Пятра Татарыновіча



У 25-ыя үгодкі смерці



**Кс. Пётр ТАТАРЫНОВІЧ
(1896-1978)**

Беларуская Грамадка - Каталіцкая Царква

Вітаўт МАРТЫНЕНКА

СВОЙ СЯРОД ЧУЖЫХ

Раман Г.Сянкевіча «*QUO VADIS*»:
Кантэксты, гістарычныя і лінгвістичныя асаблівасці
беларускага перакладу ксяндза Пятра Татарыновіча

Менск-Берасце
Рэдакцыя газеты «Царква»
2003

Мартыненка Вітаўт
СВОЙ СЯРОД ЧУЖЫХ (Раман Г.Сянкевіча «*QUO VADIS*»:
Кантэксты, гістарычныя і лінгвістычныя асаблівасці беларускага пера-
кладу ксяндза Пятра Татарыновіча).— Менск-Берасце, 2003.—20 с.

Перавыданне ў Менску ў 2002 годзе славутага раману Генрыка Сянкевіча «*Quo Vadis*» на беларускай мове (упершыню кірыміцай) было прымеркавана да справы заглыблення ў творчую спадчыну аўтара беларускага тэксту — каталіцкага святара Пятра Татарыновіча (1896-1978). Разам з tym больш шырокія кантэксты твора разглядаліся рэдактарам тома, журналістам В.Мартыненкам у першым (больш поўным) варыянце ягонай прадмовы, які ёй прапануецца тут асобным выданнем без аніякіх скарачэнняў.

Сёлета спаўняюща 25-ыя ўгодкі смерці кс. П.Татарыновіча. Выданне асобнай брашурай працы В.Мартыненкі «Свой сярод чужых» прысвячаецца памяці гэтага выдатнага беларускага каталіцкага святара, які быў актыўным прыхільнікам адраджэння Уніі ў Беларусі.

© В.Мартыненка, 2003.

© Афармленне. Рэдакцыя газеты «Царква», 2003.

Вітаўт Мартыненка

СВОЙ СЯРОД ЧУЖЫХ

Раман Г.Сянкевіча «*QUO VADIS*»:

Кантэксты, гістарычныя і лінгвістычныя асаблівасці
беларускага перакладу ксяндза Пятра Татарыновіча

Рым... Амаль 50 гадоў таму... Выдавецтва «Зніч», заснаванае ў Вечным горадзе беларускімі эмігрантамі, выдае грунтоўную творчую працу ксяндза Пятра Татарыновіча — беларускі пераклад аднаго з найпапулярнейшых раманаў Г.Сянкевіча «*Quo Vadis*». Працу, якою сын Палескіх пушчаў хацеў дасягнуць замірэння сваіх думак аб радзіме з адчуваннямі жыцця эмігранта, «свайго сярод чужых»...

Рым... Больш за 100 гадоў таму... Па Вечным горадзе блукае з нататнікам і томікам Тацыта нейкі чужынец ды ўважліва дапільноўвае кожную дробязь, якою адрозніваецца тое,

што ён бачыць, і тое, пра што ён чытае. Калі ў 1896 годзе ў далёкай Польшчы выходзіць ягоны раман «Quo Vadis», той чужынец — польскі пісьменнік Генрык Сянкевіч — адразу стаў сваім і ў Рыме, і ва ўсім свеце. І гэты свет, чытаючы яго «ўсяк істраветнай моваю», неўзабаве ацаніў гэты ѹ іншы плён творчасці «сына Падляскіх пушчаў» адной з самых прэстыжных сваіх адзнак — Нобелеўскай прэміяй (1905).

Рым... 2000 гадоў таму... Развіццё цывілізацыі ў гэтым кутку зямлі дасягнула такога ўзроўню, што ѹ сяння з ім ёсць каму дараўноўвацца. Не кожны народ памятае выразна, дзе ён быў у туую сівую даўніну, затое старажытны Рым памятае ўвесь свет. А былі ж тады і германы, і галы, і афрыканы... Многія з іх праходзяць чарадою ў ланцуругу падзеяў, апісаных Г. Сянкевічам у рамане «Quo Vadis». Падзеяў з эпохі крылавага цэзара Нэрона (37-68 гг. н.э.), калі культура славутай імперыі ўжо звязала, а палітычнае светаўладства ейнае ўжо затухала.

Свет і тады быў стракатай скарбонкай традыцый і звычаяў, і гэта выразна прасочваецца ў сюжэце раману, дзе ёсць адгалоскі падзеяў і культуры усё гэтак жа туманнай Брытаніі, мудрай Грэцыі, велічнага Егіпту, далёкай Арменіі... А дзе ж у тым далёкім часе былі мы, беларусы? Не пуставаў жа гэты мілы сэрцу лагодны куточак зямлі, як колісъ, прыгноблены пад леднікамі?.. Даў які ён, наш тагачасны продак: у звярынай скуре на дрэве?.. у лыкавых лапішах на балоце?..

Як моцныя былі колісъ падобныя стэрэатыпы.

...Галоўныя героі раману — гэта не толькі жорсткі, самаўпэўнены і да вычварнасці непрадказальны імператар Нэрон, не толькі духова падатлівы, хоць і закатны сынок рымскіх консулаў, сам ужо вайсковы трывун Марк Вінцій. Бадай, не было б

раману гэтага й без выхаванкі адной шаноўнай рымскай сям’і, у якую самааддана закахаўся гэты вось Марк Вініцій. Усе падзеі раману разгортваюцца вакол яе.

Дзяўчыну завуць Каліна... Адчуваецце? Дзіўнае было б імя для рымлянкі або грэчанкі щы егіпцянкі. Затое беларусу, які адчувае «каліну» як скразны вобраз нацыянальнага фальклору (у нас усё «шэпчуцца явар з калінаю», дзе каліна ёсьць сімвалам дзяячай цнатлівасці і нязбытнай мары пра шчасце, якой і стаў вобраз Сянкевічаўскай Каліны, у якім шчасце... вось-вось ты яго спаймаеш... ды не, зноў сплыло...). Зрэшты, не будзем марнаваць інтрыгу. Да таго ж і тут імя Каліна згадваецца толькі як напамінак пра далёкую радзіму, бо ў Рыме ейным імем стала, як бы цяпер сказалі, ейная нацыянальнасць — Лігія. А ейны спадарожнік, таксама ліг Урсус (Мядэвідэзь), змяніў імя з іншых прычыны — на хрысціянскім хросце яго нараклі Урбанам.

Ды што ж гэта за лігі, хто яны цяпер? Літы? Ляхі? Ці мо, паводле сцверджання некаторых каментатараў, лугі, як называлі шэраг плямёнаў усходній Польшчы? Бадай, не ў тэкстала-гічным сугуччы назваў трэба шукаць сучаснага асэнсавання радзімы галоўных герояў. Куды больш пра гэта гавораць іхнія ўспаміны пра бацькоўскі край.

Вось, скажам, як апісаны ўспрыманне радзімы Урсусам: «З дэціячых гадоў гадаваўся ў непраходных пушчах, сярод заўсёдных паляванняў, падчас якіх праславіўся сваёй сілай ды ўмеласцю між лігамі. Паляванні былі ягоным улюбёным спартам. Пасля ў Рыме не мог ад іх адвыкнуць і хадзіў да віварыяў ды амфітэатраў, каб хоць палюбавацца ведамымі ѹ няведамымі сабе звяратамі».

Лігія, на жаль, занадта юная, каб шмат ведаць тут. Калі адна з сябровак, былая цэзараўва каханка Актэ, захоплена пытае яе: «Чароўны, не йначай, ваш қрай лігаў, дзе такія чаруні родзяцца!», Лігія сціпла адказвае: «Я не памятаю яго, толькі расказваў Урсус, што ў нас лясы, лясы і лясы».

Ды й нам лепей паслухаць, што гаворыць сам Урсус: «Мы седзімо ў лясох, але зямлі ў нас столькі, што ніхто не ведае, дзе канец пушчы, і народу ў ёй шмат. Ёсць таксама ў гарады драўляныя ў лясох, у якіх ёсць поўны дастатак... і звярыны, і грыбоў, і бурштыну».

Не будзем, аднак, займацца доўгім цытаваннем, бо перад чытачом — раман, дзе ён сам знайдзе і апісанне побыту тых «лясных жыхароў», і іхняга суседства э прыродай, з іншымі народамі, і лаканічны партрэт валадара тых лясоў — зубра, пра якога згадвае ў Марк Вініцкій, хвалячыся, што бачыў тое заморскае дзіва...

Але, на жаль, тут і раскрываеца больш не гістарычнасць, а нястрымная фантазія Сянкевіча, бо 2000 гадоў таму ў тых барох і пушчах, пра якія расказвае Урсус Каліне ў нам, не было ні палякаў, ні беларусаў, ні ўвогуле славян. Славянскі субстрат у этнагенезе тутэйшых народаў з'явіўся значна пазней. Праўда, калі прыгадаць тэорыю балцкага субстрату ў этнагенэзе беларусаў, нішто не будзе нам замінаць асэнсоўваць названых герояў раману як сваіх далёкіх продкаў. Хіба што ўжо імя Каліна будзе разглядацца як умоўнае. Але толькі імя, бо сутнасць гэтага рамантычнага вобразу ўяўляе сабой гістарычна-рэалістычную.

Тут у сваю чаргу паўстае пытанне аб крыніцах арыгінальнай скіраванасці фантазіі польскага пісьменніка. Ясна, польскага, не беларускага.

Калі пісаўся гэты раман, ягоная радзіма — Польшча — была пад моцным абцасам Расейскае імперыі, але духовы су-праціў тады быў, бадай, тым больш мацнейшы, пра што сведчыць хоць бы сам факт, што перлы польскай культуры не далі ў той час ніводнага прыкметнага ўзору расейскамоўнай творчасці (скажам, у літаратуры, тэатры, вакальна-музычным мастацтве), затое ўвесь свет ведае Міцкевіча, Сянкевіча, Шапэн... Польская культура нават у складзе Расейскай імперыі не стала імперскай, дзяякоючы чаму нацыянальны гіmn яшчэ перад адраджэннем Польскай дзяржавы мог сцвердзіць: «*Jeszcze Polska nie zginęła*», Бадай, гэта і ёсць ключом да раскрыцця крыніцы фантазіі Сянкевіча. Польшча ў ягоных творах, як і ў душы, у свядомасці, жыла заўсёды. Нават 2000 гадоў таму.

Польшча? Дык чаму ж тады тая фантазія прывяла яго да вобразу Каліны, якая нібыта сыходзіць наўпрост з традыцый беларускага пазабрадавага фальклору, але не польскага?

Справа ў тым, што ў структуры нацыянальнай самасвядомасці палякаў, асабліва дзеячоў культуры, заўсёды моцна адчувалася прысутнасць перасцярогі як перад імперскай экспансіяй з усходу, гэтак і з захаду. Калі спробы русіфікацыі польскай самасвядомасці так і засталіся спробамі, дык праблему лацінізацыі сваёй культуры Польшча перажыла ўвачавідкі. Уратавацца тут дапамог народ, які ва ўпор не надта бачаць яшчэ й цяпер найбольш ярыя славянафілы, народ, які разам з Польшчай складаў у свой час Агульную (Паспалітую) Дзяржаву (Рэч).

Менавіта на ўсходніх рубяжох быў Res Publica (Рэчы Паспалітай) і засталіся некранутыя чужародным уплывам крыніцы ўласна польскага адраджэння. Гаворка йдзе пра беларускі субстрат.

Не, мы не станем сцвярджаць аб пераважным развіцці беларускай культуры ў той час, якое нібыта й садзейнічала ўплыву. Найперш гаворка тут пра моц культуры традыцыйнай, інтуітыўнай, фальклору. Выхаваныя на ёй Адам Міцкевіч, Эліза Ажэшка ды іншыя пісьменнікі, паэты «ўсходніх крэсаў» Рэчы Паспалітай неслі ў сваіх творах для польскага чытача нейкую прывабную этнічна-стылістичную навізну, пра якую тутэйшае насельніцтва сцвярджае амаль адназначна: «А што тут дзіўнага, у нас усе так гавораць».

Генрык Сянкевіч таксама нарадзіўся на ўсходзе Польшчы — у вёсцы Воля-Акшэйска Лукаўскага павету Люблінскай губерні. Гэта адбылося 5 траўня 1846 года (амаль ужо 160 гадоў таму). Свядома ён выяўляў у сабе куды болей польскасці, чым той жа Міцкевіч, а tym больш другі пясняр гэтага этнічнага памежжа — Уладзіслаў Сыракомля, якога прыгарнуў да сябе адноўлены бег беларускай інтэлектуальнай культуры. І ўсё ж тут, на Любліншчыне, адкуль бліжэй да Берасця, чым да Варшавы, ён не мог не ўспрыняць у глыбінях сваёй падсвядомасці бікультурнасць гэтага рэгіёна. Рэгіёна, дзе не толькі спляліся мімаволі патэнцыялы наіўна-інтуітыўнай народнай творчасці, але й свядомыя палітычныя ініцыятывы абодвух народаў (згадаць хоць бы Люблінскую вунію 1569 года, якая абыядала старабеларускую й старопольскую дзяржавы ў федэратыўны саюз пад назвой Рэч Паспалітая). У гады сваёй маладосці ѹ палітычнай актыўнасці польскі пісьменнік, блізкі да народна-дэмакратычнай партыі, ніяк не выказаў сваіх адносінаў да ўжо набіраючага моц беларускага адраджэння, да беларускага нацыянал-дэмакратызму. Ды наўрад ці гэтыя адносіны выкryшталізаваліся ѹ пэўныя палітычныя прыхільнасці, але ѹ творчасці

мы заўважаем яўную прысутнасць барацьбы розных прыхіль-
насцяў (гэта і беларусы з іх нібыта другаснай ролій у Грунвалд-
скай бітве 1410 года, якімі іх Г.Сянкевіч убачыў у гісторыка Яна
Длугаша ды перанёс у свой раман «Крыжакі», гэта і беларусы,
якія нават далёка ад радзімы сведчаць аб таемнай, яшчэ мо-
прыхаванай духовай моцы свайго краю, якіх мы сустракаем у
«Quo Vadis»). У абодвух раманах хутчэй больш рамантызму,
чым гістарызму, але і тым мацней выяўляеца ў іх унутраны
духовы свет аўтара, поўны барацьбы супярэчнасцяў.

Зрэшты, не будзем збіваць чытача з панталыку, нібыта і
«Quo Vadis», і ўся творчасць Генрыка Сянкевіча — гэта пад-
става толькі для гавораж аб беларускай проблематыцы. З цэ-
лай сукупнасці шматлікіх граняў такой неардынарнай з'явы, як
Сянкевіч і ягоны раман, мы вылучылі беларускую тэму адмы-
слова для чытача гэтага выдання, якое планавалася гадоў дзе-
сяць таму ў серыі «Скарбы сусветнай літаратуры», ды так і не
выйшла, бо камусъці замінае, што і мы, беларусы, здольныя вы-
разна адчуць сусветны скарб як і наш скарб. Убачыўшы сябе
ў свеце, лягчэй асягнуць і свомасць сусветных падзеяў.

А яны свомыя нам не толькі таму, што ў іх удзельнічалі ў
нашыя продкі, але ў таму, што жыццё ўвесь час падпарадкована
адзіным сацыялагічным законам, якія ў творах мастацтва на-
бываюць яшчэ большую універсальнасць.

Гістарычны раман аб кароткім перыядзе прадчування раз-
валу вялікай Рымскай імперыі — гэта раман не толькі з рым-
скай гісторыі.

Гістарычны раман аб першых кроках нікім не прызнаваных
«нефармальных суполак» хрысціян — гэта раман не толькі з
гісторыі хрысціянства.

Праўда, раней ён быў знаёмы нам адно праз чужамоўныя выданні і версіі. Напрыклад, да гэтага часу карыстаецца папуляренасцю й сярод беларускіх відэаманаў фільм Мэрвіна Лероя «Quo Vadis», паставлены амерыканскім кінематографістамі ў 1951 годзе, хоць і сюжэт карціны, і маштабнасць характараў у ім відавочна збедненыя. Было й яшчэ нямала іншых тэле- і кінаверсіяў раману ў Польшчы, Італіі, а ў 2000 годзе мінская фірма «Каўчэг» выдала на 2CD музычна-філасофскую алегорыю для салістаў, хору й сімфанічнага аркестру Георгія Успенскага на словаў Бернара Замарона «Quo Vadis» у запісе якой прымалі ўдзел Дзяржаўны акаадэмічны аркестр Беларусі, Харавая капэла імя Рыгора Шырмы, а таксама шэраг салістаў Адэскай оперы (Украіна). Але нават апошняя праца не была беларускамоўнай.

Ініцыятары першага беларускага (Рым, 1956) выдання гэтага раману невыпадкова зазначылі ў рэдакцыйнай прадмове: «Чаму спаміж гэтулькі іншых пякучых літаратурных неабходнасцяў мы выбралі іменна гэтую? Шмат злажылася на гэта матываў ды імператываў, але ўспомнім толькі аб найгалаунейшым, аб той удараючай аналагінасці, а праз тое й актуальнасці ды павучальнасці ейнай узрушлівай эпізодыкі да сянняшніх, у многім так падобных, падзеяў».

Праўда, гэта не азначае стоадсоткавай слушнасці паралеляў накшталт Нэрон — Сталін, Тыгэлін — Лукашэнка або «хрысціянскія суполкі» — «талакоўскія сходкі». Проста мастацкі твор нясе ў сабе скарбонку пачуццяў і думак, даючы кожнай душы магчымасць успрымаць адзін і той жа тэкст па-свойму, бачыць у ім адказы на тыя пытанні, якія саспелі ў ягонай свядомасці. Таму доля слушнасці тут будзе і ў таго, хто ўспрыме гэты твор як раман аб жыцці старажытных беларусаў у старажыт-

ным Рыме, якія і Гомэра ў арыгінале на памяць цытаваць маглі. Рацыю будзе мець і той, для каго акажацца, што гэта раман, які малюе прычыны непазбежнасці развалу нават самай вялікай і магутнай імперыі. Не памыліцца ў чытач, свядомасць якога адчуе пранікнёны твор вб першых кроках хрысціянства па гэтай зямлі, аб перадумовах і абставінах змены ваяўнічай мен-талынасці на гуманістычную мараль. Дый, зрэшты, хіба гэта не прыгодніцкі раман пра кахранне?..

Тое, што над беларускім перакладам раману працаўваў католіцкі святар — Пётр Татарыновіч, пакінула пэўны гістарычны адбітак. Узяць хоць бы тое, што беларускае рымскае выданне гэтага свецкага твору — адно з нешматлікіх у свеце, выпушчаных пад афіцыйным грыфам «З дазволу Духоўных Уладаў», што робіць кнігу ў пэўным сэнсе больш важкім аргументам для тых, хто шукае разумення хрысціянскае маралі. І разам з тым беларускі пераклад нічым не абмежаваны ў парадкаванні з іншымі вядомымі тэкстамі гэтага выдатнага твору мастацкай літаратуры, і перш за ўсё ў парадкаванні з арыгіналам.

Адным словам, прэлат Пётр Татарыновіч зрабіў цудоўны падарунак усім беларусам — і католікам, і праваслаўным, і атэістам... — данёшны да іх узор сусветнай класікі на роднай мове. Ды вось бяда — амаль 50 гадоў доступ да плёну гэтай творчай працы мелі ўсе беларусы, акрамя тых, што жылі ў самой Беларусі: раскіданая па свеце беларуская дыяспара ў Італіі і Нямеччыне, Вялікабрытаніі і Бельгіі, Аргентыне і Аўстраліі... добра і даўно ведае зграбны белы томік першага выдання з аскетычнай двухколернай аздобай, у якую ўключана выява старожытных румовішчаў. Паспелі ўжо скончыцца ў спрэчкі вакол вартасцяў ды недахопаў беларускага перакладу. Але тут гэтая праца дагэтуль была невядомая зусім.

Мне асабіста давялося пазнаёміцца з кнігай у 1990 годзе, калі творчыя сяжынкі завялі мяне ў далёкую Канаду. Больш таго, таронцкі беларускі пісьменнік Кастусь Акула прэзентаваў мне сапраўдны рарытэт — томік з аўтографам самога перакладчыка. Ягонай рукою на пажоўкай ад часу паперы фронтыспіса наkrэслена: «Вельмі паважанаму і дарагому спадару Кастусю Акулу на адудзячную памятку. П. Татарыновіч».

Кастусь Акула казаў тады: «Жыццё не вчнае, таму не хачу, каб гэты рэлікт пра паў разам са мною. У вас, ёсць надзея, ужо не прападзе».

Так, ужо не прападзе. А былі ж часіны, калі падобныя кнігі пульна вылоўліваліся сеткамі мытных цэрбераў савецкай сістэмы. Зразумела, табу было накладэна не на сусветную класіку, а на працу, зробленую беларускімі эмігрантамі, якая яўна замінала правядзенню савецкай так званай «інтэрнацыянальнай» палітыкі. Дый самі асобы эмігранцкіх дзеячаў былі ахутаны злавеснай сеткай плётак і домыслу.

А што ж у сапраўднасці?

Татарыновіча, як і многіх дзеячаў беларускага адраджэння, вельмі лёгка абвінаваціць у калабаранстве, бо, не маючы сваёй дзяржавы, яны вымушаны былі рабіць беларускую палітыку, калабарыруючы з рознымі рэжымамі: з польскім, з расейскім, з нямецкім. Які з іх даваў больш шанцаў? Гэтае пытанне яшчэ трэба вырашыць пільным і аб'ектыўным даследчыкам, хоць падлічваць тут давядзенца больш ахвяры, чым вынікі.

Звестак пра ксяндза П. Татарыновіча да нас дайшло няшмат (нарадзіўся ў 1896 годзе ў вёсцы Гайнін на герайчнай Случчыне, у 1919 годзе высвячаны на святара лацінскага абраду, на мяжы 40-50-х гадоў плённа дзейнічае ў Рыме на ніве стварэння

беларускай праграмы «Радыё Ватыкан», у 60-х гадох пад псеўданімам В. Карасевіч з'яўляюцца ягоныя гістарычныя артыкулы ў чыкагскім навуковым беларускім часопісе «Litva», памёр у Рыме ў 1978 годзе*), але ўсе яны сведчаць аб палымяным патрыёце, галоўная думка якога была пра Беларусь. У кнізе Язэпа Малецкага «Пад знакам Пагоні», у прыватнасці, расказваеца пра тое, як у ваенным Менску арганізоўвалася каталіцкая багаслужба, дзе касцёлы сталі месцам барацьбы за зоны ўплываў — беларускага й польскага, пра стваральную дзеянасць у гэтым рэчышчы ксяндзоў Вінцэнта Гадлеўскага і Пятра Татарыновіча¹.

Потым абставіны склаліся так, што беларускаму патрыёту трэба было пакінуць Бацькаўшчыну. Але і ў Менску, і ў Варшаве, і ў Рыме ён заставаўся заўсёды адданым сынам сваёй зямлі й ніколі не дазваляў сабе падпарадковацца рэжыму, што над ёй панаваў. У тых жа ўспамінах доктара Я. Малецкага мы сустракаем перакладчыка «Quo Vadis» роўна праз год, у 1943-м, у Варшаве. Ёсць таксама згадкі пра выступ ксяндза П. Татарыновіча на II Усебеларускім кангрэсе ў Менску (чэрвень, 1944)², а пасля ўжо наступае суцэльны перыяд ізалацыі ад Бацькаўшчыны. І ў Татарыновіча ён стаў не перыядам тугі ды суму па страчаных спадзяваннях, а перыядам стваральнай працы на ніве рэлігійнага будаўніцтва і абвастрэння творчай актыўнасці ў рэчышчы беларускага культуры. Нямана дадатковых звестак пра гэта чытач знайдзе і ў небясспрэчным, але аб'ёмным да-ведніку Ю. Гарбінскага «Беларускія рэлігійныя дзеячы XX

* У 1919-1939 гг. душпастырская дзейнасць кс. Пятра Татарыновіча праходзіла пераважна на Берасцейшчыне: у Пінску, Наваградку, Баранавічах, Дамачаве й Століне. У гэтых час ён актыўна падтрымліваў беларускі ўніяцкі рух (заяв. Рэд.).

¹ Я. Малецкі «Пад знакам Пагоні». Toronto, 1976; «Пагоня», с. 74.

² Таксама, с. 108 і 173.

стагоддзя», які з'явіўся толькі апошнім часам ды выклікаў гарачыя дыскусіі ў друку³. Сярод плёну гэтай актыўнасці — і беларускі пераклад гэтага сусветнавядомага раману.

Праца ксяндза П. Татарыновіча выйшла ў свет крыйху не-звычайна для нас — па-беларуску, але не кірылічным шрыфтом, а лацінічным.

Незвычайна для нас, але звычайна для тых, хто выхоўваўся на двухварыянтнай «Нашай ніве», хто чытаў выдаваныя і кірылічным, і лацінічным шрыфтам творы Ф.Багушэвіча, Я.Коласа... І беларускі «Quo Vadis» выйшаў лацінкай не таму, што ў Рыме не знайшлося кірылічнай друкарні (там нават у свой час выдаваўся кірыліцай часопіс «Хрысціянскія навіны»), а таму, што так апрацаваў книгу перакладчык, якому лацінка была бліжэй. Пётр Татарыновіч і свой пераклад «Бібліі» ды нават згаданы вышэй аўтограф пісаў лацінкаю.

Каб прапанаваць працу прэлата П.Татарыновіча айчыннаму масаваму чытчу, давялося ўсё ж зрабіць транслітэрацыю тэкста. У выніку сучаснай моўнай палітыкі лацінка істотна была адсунута ад масавага чытчу, таму падобныя ранейшыя выданні захоўваюцца і перавыдаюцца цяпер хіба як адметы часу і, мабыць, са спадзевай, што інтэлект адукаванага беларуса калі-небудзь вернецца да свабоднага валодання абодвумя варыянтамі графічнага афармлення нашае мовы.

Трэба хіба зазначыць, што транслітэрацыя рабілася без інтэрвенцыі ў стылістычную стыхію перакладчыка. Адно, што адчулі змены, — гэта граматыка, бо лацінка паводле нормаў Б.Тарашкевіча трансфармавалася ў кірыліцу не «тарашкевіцкую». Пррапануемае выданне рыхтавалася з улікам бытуючых цяпер

³ Ю.Гарбінскі «Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя». Мінск-München, 1999; «Беларускія кніга-збор», с. 197-198.

нормаў правапісу: гэта і графічна не выяўленая мяккасць эычных (не *жыцьцё*, *пацвярдзенне*, а *жыцце*, *павярдженне*), гэта і іншая форма дапасавання разнастайных моўных марфем (*па-доброму*, *быць бы замест падоброму*, *быцьбы*).

Разам з тым трэба зазначыць, што ў беларускім тэксле Татарыновіча нярэдка сустракаюцца відочныя паланіэмы, русізмы (эвентуальна, быстрэйшая, зыск). Дзеля захавання стылістыкі аўтара мы пакідалі іх, але ў выпадках, калі ён ужывае побач з барбарызмамі і слова істветна беларускія, захоўваючы стыль, мы рабілі ўшчыльненне беларускай стыхіі за кошт арсеналу выяўленчых сродкаў самога перакладчыка (скажам, у большасці выпадкаў, хоць не ўва ўсіх, быстрэйшая заменена на хутчэйшую).

Так што Татарыновічава праца ў гэтым выданні засталася працай менавіта Татарыновіча, у якой паўстае выразна адметная беларуская моўная стыхія. Зразумела, можна было б зрабіць дасканала бяспрэчны пераклад, і такі мо яшчэ з'явіцца на беларускіх кніжных даляглядах, як з'яўляліся па-беларуску «Пан Тадэвуш» А.Міцкевіча (у двух поўных перакладах), «Песня пра зубра» М.Гусоўскага (у трох перакладах), «Гамлет» У.Шэкспіра (у двух перакладах) і г.д. Але цяперашні выхад у свет працы менавіта гэтай разам з падставамі для спрэчак нясе ў сабе і процьму адкрыццяў, цэлую скарбонку моўных перлінаў, якія без П.Татарыновіча маглі б проста згубіцца, збеднішы наш інтэлектуальны патэнцыял.

Скажам, слова *харавод*, *аказваецца*, не абавязкова патрабуе замены на *карагод*, бо па-беларуску можа абазначаць зусім іншае паняцце — *кіраўнік хору*, *дырыжор*. А вось яшчэ яскравы прыклад: здавалася, ужо зусім трывала прапісаліся ў

беларускай мове, асабліва цераз прэсу, такія ўварванцы-чужынцы, як *мядзуза*, *вустрыца*, *бахрама*. Нават калькаванне іх адбываецца самым барбарскім спосабам — без істотных адаптацый ў нашай мове. П. Татарыновіч жа знаходзіць сапраўдныя дыяменты, якія зусім не патрабуюць для беларуса чужынскіх запычанняў: мядзузу ён называе красамоўным словам *лямпрыска*, для вустрыцы знайшоў выразны беларускі адпаведнік *астрыга*, а няпэўная ў нашай мове бахрама ў яго прыгожа называецца *фрэндзлямі*.

Мова П. Татарыновіча, нягледзячы на прысутнасць пэўнай долі варварызмаў (ці барбарызмаў), нясе ў сабе не толькі фрагментарнае адчуванне іставетнай беларускасці ў асобных удалых словах, але і выяўляе цэлую структуру, нават сістэму структур, хай сабе новую, татарыновіцкую, але глыбока беларускую. Да прыкладу, ён не скажа «закаханы ў *Крэсыду*», робячы з беларускіх словаў расейскія моўныя канструкцыі, а шукае непаўторнага гучання па-беларуску ўсяго паняцця, і жывая моўная практика падказвае яму — «закаханы ў *Крэсыдзе*». Нават вядомыя ўжо ў практицы беларускай мовы паняцці ў Татарыновіча знаходзяць новыя формы выяўлення: скажам, пра паважную, мерную гутарку аднаго з персанажаў раману ён зазначае, што той «*гаварыў з павагу*», а «нарожны дом» у яго — гэта зусім не абдрукоўка ад *наружнага, вонкавага*, а проста дом, які стаіць на рагу вуліцы. Калі чалавек страціў прытомнасць, а яго спрабуюць вярнуць да жыцця, дык насамперш прыбягае ў голаў найменне гэтаму — *апрытомліваць*. Татарыновіч жа не йдзе механічным канструктыўісцікам шляхам, знаходзячы жывое слова *чуліць*.

Калі зноў жа звярнуць увагу на барбарызмы ў лексіцы перакладу П. Татарыновіча, дык нельга не адзначыць яўнае імкненне

беларусізаваць тыя чужародныя запазычанні, з-за чаго часам паўстаюць цікавыя і выразныя неалагізмы. Скажам, польская *na razie* (у гэты момант, пакуль) у яго ператварылася ў беларускае *нараз*. І гэта, бадай, больш натуральна ўжыўляецца ў структуру беларускае мовы, чым грувасткая шматслоўнасць у гэты момант. Напрыклад: «Нараз устаў, скінуў з сябе тогу...»

Па шчырасці, гарманічнасць структуры мовы П. Татарыновіча настолькі моцна ўпłyвае на чытача, што, напрыклад, у мяне асабіста, тройчы прачытаўшага гэтую кнігу, ужо не паверненцца язык **сядравы дзень** называць звыкла халодным, **пасербаў** — пасынкамі, **пажогу** — абпаленым матэрыялам. Нават калі даводзіцца **клясціся ўсімі святымі**, я скажу праста, па-татарыновіцку: **«На ўсіх святых!»**

Асобна трэба звярнуць увагу на тое ў мове перакладчыка, што перакладу не падлягае: на імёны і назвы. У гэтым пытанні і ў свеце не выпрацавана адзінай пазіцыі. Асаблівую цяжкасць складаюць старажытнагрэцкія й старажытнарымскія імёны. Скажам, беларускі перакладчык-элініст Ян Пятроўскі, што жыве на Фларыдзе, ужывае формы Сакратэс, Пратагорас, Пармэнідэс (гл. «Выбраныя дыялёгі» Платона ў 6 тамах, Гэйнсвіль, 1966-1981). Гэтыя імёны сустракаюцца і ў «*Quo Vadis*», але гучаць ужо іначай: Сакрат, Пратагор, Пармэнід. У каго тут памылка?

Цікава, што па выхадзе беларускіх перакладаў Яна Пятроў-скага прыгаданы вышэй пісьменнік Кастусь Акула адгукнуўся эпіграмай:

...Адзін наш доктар-тэалог
Пастанавіць ніяк не мог:
Пісаць Сакратэс? Сакратус?
Людзей загнаў тым у канфуз...

І хоць эпіграма тая не беспадстаўная, наўрад ці пытанне трэба ставіць гэтак катэгарычна. У гэтай кнізе чытач таксама сустрэні персанажы, якіх называюць то Хілон Хіланід — то Хілон Хіланідэс, то Сэнэцый — то Сэнэцыён, якога прытым трэба не зблытаць з Сэнэкам. Мо і Татарыновіч «пастанавіць ніяк не мог»? Да пацінку наўрад ці трэба тут шукаць уніформаў ды абвінавачваць у памылковасці. Бо і самі героі раману абмяркоўваюць гэтыя праблемы, турбууючыся, чаму рымская імперыя дазваляе грэкам перайначваць рымскія імёны... Дык ці варта дзевіцца, што Геракл праз Гераклеса лёгка становіцца Геркулесам? Рымская імперыя жыла шматмоўем, набліжаным да трасянкі, чым і тлумачацца розначытанні ў тэксле раману, да выяўлення якіх імкнуўся яўна не кожны перакладчык. Мімаволі ці свядома ў Татарыновіча адбілася рэальная моўная сітуацыя старажытнага Рыму, які паступова страціў не толькі сваё светаўладства, але і сваю мову.

Ну а такія разыходжанні ў напісанні назваў, як *Гішпанія — Іспанія, сцыты — скіфы* і г.д., выкліканы папросту суб'ектыўізмам кожнага народу ў асэнсаванні пэўных гукавых спалучэнняў ды яшчэ ў рознай графічнай афарбоўцы, дзе адзінства апрыёры не можа быць. Варта зазначыць хіба, што ў выбары адпаведных варыянтаў з гэтага шырокага спектру П. Татарыновіч спыніўся на тых, якія найбольш блізка адпавядаюць фанетыцы беларускай мовы.

Такім чынам, перад чытаем кніга, якая з'яўляецца скарбам шматкратна памножанай каштоўнасці: яна бо знаёміць з скарбам сусветнай літаратуры, дэмантструе моц творчай скарбонкі нашай нацыянальнай дыяспары ў свеце, пашырае скарбніцу нашага гістарычнага светаўяўлення і фармуе гэта сродкамі, якія

ўэбагачаюць наш нацыянальны моўны скарб. Беларусы разам з усім светам святкуюць юбілеі гэтага скарбу — дзесяцігоддзі, стагоддзі, тысячагоддзі,... але далучаюцца да яго ўпершыню шырокай аўдыторыяй. *Дык далучаймася!*

Літаратурна-крытычнае выданне

Вітаўт Мартыненка

СВОЙ СЯРОД ЧУЖЫХ

Адказны за выпуск Яўген Андросік
Рэдактар Ігар Бараноўскі
Тэхнічны рэдактар Ігар Бараноўскі

Падпісана да друку 20.04.03. Фармат 60x84 $1/_{16}$.
Папера афсетная. Гарнітура Academу. Рызаграфія.
Ул.-выд. арк. 0,58. Наклад 100 асобнікаў.

БЕЛАРУСКАЯ ГРЭКА-КАТАЛЦКАЯ ГАЗЕТА

Царква

ПАДПІСНЫ ІНДЭКС 63205

ва ўсіх аддзяленнях сувязі Беларусі

Адрас рэдакцыі:

вул. Дворнікаў, 63

224014 г.Берасцё (Брэст), Беларусь

тэл./факс (8-0162) 24-74-82

e-mail: bgkc_carkva@tut.by

